

■ Госць нумара

Яўген КУРЧЫЧ: ПРАЦАВАЦЬ У БЕЛАРУСІ»

27-гадовы спявак, акцёр і выкладчык Яўген Курчыч — сапраўдны баец і працаўнік. Іншы, напэўна, не пратрымаўся б восем гадоў, якія спатрэбіліся артысту, каб выйграць нацыянальны адбор на конкурс выкананія эстраднай песні «Віцебск». Гэта творческое спаборніцтва традыцыйна праходзіць у межах міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» — сёлета ўжо 27-ы раз, і спаборніцаць за Гран-пры ў ім будуть прадстаўнікі 21 краіны, ад Арменіі да Егіпта і Гвінеі.

— Яўген, восем гадоў спрабаваў праціца на «Славянскі базар» — гэта вельмі вялікі тэрмін. У многіх апусціліся б руки. Як лічыце, што не складвалася раней?

— Мяркую, у 2010 годзе, калі я заявіўся на адбор упершыню, усё ж быў занадта юны, «зялёны», амбіцны захлествалі. Насамрэч згодны: тады было рана, варта было даспець. Цяпер мне ўжо 27, я праехаў вялізную колькасць канцэртаў у розных гаратах і краінах, перамог у тэлепраекце «Акадэмія талентаў» у 2012-м і наогул назапасіў таго самага сцэнічнага волыту, якога не хапала раней, каб з брыдкага качаняці вырас лебедзь.

— Наконт брыдкага качаняці можна яшчэ паспрачацца: ранейшы вобраз цёмнавалосага хлопца з чубам, мне здаецца, быў больш рамантычны, чым новы імідж — гэткі модны мача з белай бародкай...

— Часта пытаюцца, навошта так кардынальна змяніў знешніць. Насамрэч сёння мне так больш камфортна. Калі я сышоў з калектыву, дзе працаўнікі доўгі час — Тэатра песні Ірыны Дарафеевай, то знаходзіўся ў пэўным ступары, не ведаў, куды рухацца далей, але разумеў, што неабходна мяняцца. Тому адмовіўся ад псеўданіма Слуцкі, і трэці год выступаў пад сваім родным прозвішчам, а таксама вырашыў змяніць вобраз. Але ўсё адно даволі часта мяне пазнаюць як Слуцкага.

ДЗЕ ЎЗЯЦЬ ТАКУЮ ПЕСНЮ

— Песня, з якой вы набралі максімальныя балы на адборы і якую выканавец на конкурсе, — «Крык птушкі» Уладзіміра Мулявіна. Дзіўная рэч: песня не новая (напісаная ў 1974 годзе), нефарматная (доўжыцца ажно 9 хвілін), вельмі няпросцая для выканання, але рэгулярна за яе бяруцца маладыя артысты. Толькі ў найноўшы час яе спявалі на конкурсе «Славянскага базару» Уладзімір Аўчароў (2004 год, 2-я прэмія) і Віталь Гардзей (2008 год, 1-е месца). А вы чаму спынілі выбар на ёй?

— Я не зацікліваўся на іншых выкананіях, для мяне была важная толькі першакрыніца. «Крык птушкі» — песня знакавая, брэндавая, і нават сам Уладзімір Мулявін рэдка яе выконваў, бо яна неканцэртная. Гэта вялікая артыстка, якую трэба прачуць, пражыць... Па рэгламенце конкурса ў Віцебску песня мусіць гучыць не больш за чатыры хвіліны, таму мы вымушаныя быў перааранжыраваць, перарабіць кампазіцыю. Згодны, што песня драматычная, вельмі складаная і вакальна, і эмацыйнальна, і я дагэтуль не ўяўляю, як яна прагучыць у Віцебску — з аркестрам, на адкрытай плошчы на шэсць тысяч гледачоў. Але мы рабілі ўхіл на тое, што песня ўсё ж вядомая, многімі любімая, і спадзяюся, не прамахнуліся з выбарам.

— Успамінаючы шэраг скандалаў апошніх гадоў, калі вядомыя кампазітары канфліктавалі з выканавцамі, не могу не спытацца — як з аўтарскімі правамі?

— Безумоўна, мы заўжды пытаем дазволу. Вось свежы прыклад: на Дзень Незалежнасці я спявав песню «Дзякую, што ты была» Юрыя Багаткевіча на слова Леаніда Пранчака — і пытаваў дазволу ў аўтараў. Але заўважу, што па рэгламенце міжнародных конкурсаў, калі гучыць савецкі альбо сусветны хіт, гэта можна і не рабіць, бо песня выканавецца разава і не прыносіць ніякіх дыўдэндаў.

— Дарэчы, на сусветны хіт вы замахнуліся таксама няблага — «Crying», адна з самых вядомых песен гурта Aerosmith. Гэта даніна павагі рок-музыцы ці ўласнае захапленне?

— Я вельмі люблю рок. Літаральна кайфую ад таго, як у прыватнасці Aerosmith трymаюцца на сцэне. Натуральна, у нас будзе іншае прачытанне — ўсё ж такі, на «Славянскіх базарах» свае нормы і каноны, але рокавы настрой мы вырашылі падкрэсліць касцюмам, аранжыроўкай, манерай выканання. А ў паўфінале прагучыць «Святая Асветніца» на музыку Алены Атрашкевіч і слова Настасці Лебедзевай — беларуска-



Вось так выглядаў Жэні Слуцкі ў 2012 годзе...

моўная, глыбокая, таксама вельмі знакавая для мяне песня, з ёй я летасць перамог на фестывалі мастацтваў «Песенны Спас» ва Украіне. Гэта было вельмі крута, калі ўся зала ўсталала... Словам, увесь конкурсны рэпертуар няпросты, але ён вывераны і, спадзяюся, прынясе поспех у Віцебску.

СВАЯ ТРАЕКТОРЫЯ

— Давайце зноў адматаем час крыху назад. У 2012 годзе вы перамаглі ў тэлевізійнай праекце «Акадэмія талентаў», праз два гады выпустылі першы сольны альбом, а потым... неяк зніклі?

— Справа ў тым, што ў нас не такі шоубізнес, як у Расіі і Украіне, у маладых артыстах не так шмат магчымасцяў заявіць аб себе. З 2012 года я ішоў ад песні да песні, але ў адзін цудоўны момант зразумеў, што гэта надакуцьла — працаўнікі па зададзенай схеме, што я ўпёрся ў столь і, мабыць, трэба ўзяць паўзу. Мы па-сяброўску разівалися з калектывам Ірыны Дарафеевай, і я вельмі ўдзельнічылі Тэатру песні за каштоўныя волытвы і жыццёвую школу — гастролі працаўніцтва ў некалькі месяцаў, выступленні перед самай рознай публікай у глыбінцы... Той час успамінаю з цеплынёй, але, напэўна, я гэта перарос. І тут прости ўсё так удала склалася: я скончыў Універсітэт культуры і мастацтваў — і атрымаў размеркаванне на кафедру мастацтва эстрады. Новая работа дазволіла не толькі працаўніку выкладчыкам, але і ўдзельнічыць у спектаклях «Дубровіцкі», «Казанова», потым у межах Універсітета з'явіўся гурт «Маракасы», якім я кірую... Адным словам, гэта новы рэпертуар, развіццё, рух, новы штуршок у творчасці — тое, чаго мне неставала. Сёння я сам займаюся сваёй гісторыяй, вырашаю, што і як спываю, якія выбіраю касцюмы, ці хачу я задзейнічыць балет, запрашайць музыкантаў. У прынцыпе, для нашай краіны гэта не так ужо і складана, і многія артысты працујуць самі на сябе. Хоць, зразумела, часу і сіл патрабуе нямала: апошнія два месяцы кожны дзень распісаны літаральнай па гадзінах, бо вельмі шмат падзеяў і спрайт, баюся, каб нічога не забыцца.

— У родны Слуцк з усёй гэтай мітуснёй ёсць магчымасць завітваць?

— На жаль, вельмі рэдка. Але мама разумее і заўжды мяне падтрымлівае: мы штодня выходзім на сувязь па тэлефоне, яна збіраецца прыехаць у Віцебск на конкурс, але нармальная мы сустрэнемся і паговорыць, на пэўна, толькі пасля «Славянскага базару».

(Задзвінім, у Яўгена музычная сям'я: маці шмат гадоў займалася самадзейнасцю і зацікаўляла спевамі ўсіх дзяцей, сястра скончыла Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў па спецыяльнасці «народныя спевы», і прафесія ў яе, як і яшчэ ў аднаго з братоў, таксама звязаная з музыкай.)

— Гледзячы ўжо з пазіцыі педагога на юнацтваў і дзяўчат: наколькі яны змяніліся ў парайнанні з тым, якім былі вы дзесяць гадоў таму?

— Вельмі моцна. Цяпер час іншы. У нас не было гаджэтаў, YouTube ды іншых інтэрнэт-ресурсаў, і мы крохылі напрасткі ў кожнае сэрца, да кожнага гледача, запрашайчы на канцэрты. Сёння ж, прынамсі, я бачу па студэнтах, што яны больш зацікленыя на раскрутку ў інтэрнэце, дзе можна сабраць сотні, тысячи падпісчыкаў і «лайкай», стаць папулярным. Многія дзесяці, якія прыходзяць вучыцца на клас вакала, не разумеюць, што гэта вельмі складаная прафесія. І вельмі грашовая — не ў сэнсе заробкаў, а перадусім у плане выдаткаў. Ты мусіш мець знач-

ныя стартавыя капітал, каб замаўляць песні, аранжыроўкі, касцюмы. Насамрэч гэта ўсё вельмі дорага. Я за больш чым 10 гадоў прафесійнай творчай дзейнасці стала ўкладваў гроши, проста нейкую неверагодную колькасць...


— Палову кватэры?

— Па праўдзе, нават не вяду падлікі, каб не засмучацца. Але, пайтаруся, гэта вельмі дарагая прафесія.

ПРАГА ДАСКАНАЛАСЦІ

— Вы — мастацкі кіраўнік шоу-гурта «Маракасы». Па якім прынцыпе адбираеце яго ўдзельнікаў сярод студэнтаў?

— Склад гурта ўжо сформіраваны, бо калектыву з'явіўся яшчэ пры нашым бытлым рэктары, цяперашнім міністры культуры Юрку Паўлавічу Бондару. Дзякую яму вялікі за тое, што падтрымаў крыху вар'яцкую ідэю стварыць яркі творчы калектыв, куды ўвайшлі найлепшыя студэнты двух факультэтаў: музычнага і традыцыйнага беларускай культуры. Узялі для пачатку другакурснікаў, каб быў час паглядзець, як гурт будзе развівацца. Калектыву пайшоў толькі другі



...а вось такі Яўген КУРЧЫЧ у 2018-м. Як кажуць, адчуюце розніцу.

год, а ён ужо выступаў на высокім узроўні: на Прэзідэнцкім бале, у Савеце Рэспублікі, летасць запрасілі на «Славянскі базар у Віцебску». Мы выступаем толькі з жывым гукам, уздымаєм старую песеннную класіку і распрацоўваем уласны рэпертуар.

— Вы арганічна выглядаеце ў розных вобразах: і ў нефарматальным рокерскім стылі, і ў стрыманай класіцы — успомнім выступленне ў нацыянальным адборы на «Еўрабачанне», і ў дызайнерскай вышыянцы... Але ў якім вобразе пачуваецеся найлепш?

— Па шчырасці, усе гэтыя вобразы — тое, што мне блізка. На сёння не зацікліваюся на якім-небудзь адным музычным стылі, магу співаць і рок, і класіку, і беларускую эстраду, стараюся эксперыментаваць. Вядома, бывае складана «трапіць» у гледача: музычны рынак перанасычаны, ёсьць інтэрнэт з найшырэйшым выбарам. Але я стаўлю і перад сабой, і перад калектывам такую задачу: нават калі выходитші з адной-дзвюма песнямі, выканавецца іх трэба так, каб паставіць кропку, каб потым успа міналі, маўляў, вось у іх быў самы класны нумар... Тому я вельмі патрабавальны ў працы, за якія гатовы разарваць — я памру, але дасягну таго выніку, да якога імкнуся, каб музычны матэрыял гучыць сучасна і крута. Пры гэтым вельмі жорстка крэтыкую сябе самога і шырая кажу, калі нешта не падабаецца ў работе іншых.

— Дрэнны той салдат, які не марыць стаць генералам, таму на конкурсе ў Віцебску зычу толькі перамогі. І ўсё ж, не залежна ад выніку «Славянскага базару», — куды хочацца рухацца далей? Расія, Украіна, Польшча, далёкае і блізкае замежжа?

— Беларусь. Паспрабаваць сябе можна дзе заўгодна — паехаць на шоу «Голос», «Х-Фактор»... Але нават калі паспрабаваў, асабістка я ўсё адно вярнуся сюды. Тут мая радзіма, мая сям'я, тут мяне ведаюць слухачы, і я адчуваю, што магу тут прынесці карысць — як кажуць, дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся. Тому і пасля Віцебска, спадзяюся, працягну займацца тым, чым займаюся цяпер: працаўнік на беларускай сцэне і прадстаўляць нашу краіну на міжнародным узроўні.

Гутарыла Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Фота з асабістага архіва артыста